

## МЕСЦА ЎНІВЕРСІТЭТА Ў СІСТЭМЕ БЕЛКААПСАЮЗА І НАКІРУНКІ ДАСКАНАЛЕННЯ ПАДРЫХТОЎКІ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ ДЛЯ СПАЖЫВЕЦКАЙ КААПЕРАЦЫІ

Беларускі гандлёва-еканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі выконвае значную функцыю як у галіне навуковага суправаджэння дзейнасці спажывецкай кааперацыі, так і ў справе падрыхтоўкі для гэтай сістэмы кадраў. У артыкуле раскрываюцца накірункі дасканалення дзейнасці ўніверсітэта як ведамаснага навуковага цэнтра сістэмы спажывецкай кааперацыі, так і галоўнага паставшчыка менеджараў практычна ўсіх спецыяльнасцей, патрэбных для функцыянавання гэтай гаспадарчай сістэмы, а таксама кіруючых кадраў. Значная ўвага ўдзяляецца павышэнню значэння спажывецкай кааперацыі ў выкананні сацыяльна-еканамічнай праграмы развіцця сельскай мясцовасці і малых гарадоў, што немагчыма выканань без якаснага навуковага суправаджэння і кваліфікованых кадраў.

The Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives performs an important function both in scientific support of the activity of consumer cooperatives and in the training of personnel for the system. The article highlights the ways of improving the university's activity both as a departmental research center and the main supplier of managers practically in all majors required for the functioning of this economic system, and also managerial personnel. A great deal of attention is devoted to the implementation of social and economic program of the development of the rural areas and small towns which is impossible without proper scientific support and qualified personnel.

**Ключавыя слова:** спажывецкая кааперацыя; навуковае суправаджэнне; адукацыя; сацыяльна-еканамічнае развіццё; падрыхтоўка спецыялістаў; змест вучэбных праграм; рэгіональны навуковы цэнтр; камп'ютарнае тэсціраванне.

**Key words:** consumer cooperatives; scientific support; education; social and economic development; training of specialists; content of curriculum; regional research center; computer testing.

### Уводзіны

Развіццё ў Рэспубліцы Беларусь прыватнай прадпрымальніцкай дзейнасці істотна ўскладніла ўмовы функцыянавання спажывецкай кааперацыі, паколькі ўзмацніла жорсткасць канкурэнтнай барацьбы з іншымі гаспадарчымі структурамі. Пакуль што сістэма спажывецкай кааперацыі паступова страчвае тыя пазіцыі, якія яна займала ў гаспадарчым комплексе краіны раней, пры існаванні Савецкага Саюза. Безумоўна, прычынай гэтага з'яўляецца комплекс як зневіні для спажывецкай кааперацыі фактараў, так і ўнутраных. Сукупнасць гэтых фактараў патрабуе грунтоўнага аналізу з мэтай іх устаранення. Сярод унутраных фактараў важнае значэнне мае навуковае суправаджэнне дзейнасці спажывецкай кааперацыі, а таксама якасны склад менеджараў і кіраўнікоў.

### *Роля навуковага суправаджэння сацыяльна-еканамічнага развіцця сельской мясцовасці і адукацыя як галіна дзейнасці спажывецкай кааперацыі*

У цяперашні час у развіцці спажывецкай кааперацыі намецліся дзве наступныя тэндэнцыі:

- органы ўлады, як на рэспубліканскім узроўні, так і на мясцовым, недастаткова ўвагі ўдзяляюць проблемам гэтай гаспадарчай сістэмы;
- непасрэдна ў сістэме спажывецкай кааперацыі абмяркоўваюцца пытанні згортання некаторых відаў дзейнасці.

Адным з такіх традыцыйных для сістэмы спажывецкай кааперацыі відаў дзейнасці становіща вышэйшая адукацыя. У сувязі з гэтым мэтазгодна адзначыцца наступнае.

Спецыфічнай асаблівасцю навуковай дзейнасці вучоных Беларускага гандлёва-еканамічнага ўніверсітета з'яўляецца даследаванне эканомікі спажывецкай кааперацыі. Аднак праблемам спажывецкай кааперацыі органы ўлады недастаткова ўдзяляюць увагі, а навуковы істэблішмент гэтая праблемы наогул не цікавяць. Неабходна вызначыцца адносна ролі і месца спажывецкай кааперацыі ў вырашэнні сацыяльна-еканамічных задач краіны. Складваецца ўражанне, што ў краіне шмат увагі надаецца сучасным супермаркетам і іншым аб'ектам гарадской інфраструктуры, а роля спажывецкай кааперацыі ў стварэнні ўмоў якаснага жыцця ў сельскай мясцовасці ацэньваецца недастаткова адэкватна.

Задачу забеспечэння таварамі першай неабходнасці жыхароў маланаселеных вёсак вырашае спажывецкая кааперацыя з дапамогай аўталавак, якія прыносяць ёй страты. Спажывецкая кааперацыя, нягледзячы на значную страту сферы дзейнасці, застаецца дастаткова вялікім і шматгаліно-вым гаспадарчым комплексам, паказыкі гаспадарання якога ўпłyваюць на стан усёй нацыяналь-най эканомікі. Гэта адносіцца як да Рэспублікі Беларусь у цэлым, так і да Гомельскай вобласці. Зараз, калі спажывецкая кааперацыя, маючы мізэрную дзяржаўную падтрымку, ажыццяўляе са стратамі для сябе забеспечэнне жыццёвых патрэбнасцей сельскіх жыхароў, пачаўся працэс яе выцяснення з раённых цэнтраў, даход ад гаспадарчай дзейнасці ў якіх дазваляў пакрыць страты ад гандлю ў сельскай глыбінцы. Выцясненне спажывецкай кааперацыі з раённых цэнтраў акажа негатыўнае ўздзеянне на сацыяльна-еканамічнае развіццё сельскай мясцовасці, таму як на агульна-дзяржаўным узроўні, так і на ўзроўні аблвыканкамаў неабходна знайсці адміністрацыйныя і фінансавыя рычагі падтрымкі спажывецкай кааперацыі, паколькі па прычыне спецыфічных асаблівасцей сваёй дзейнасці яна не можа на роўных умовах канкурыраваць з іншымі прыватнымі гаспадарчымі сістэмамі.

Беларускі гандлёва-еканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі мае больш дзесяці кафедраў, калектывы якіх займаюцца спецыфічнымі даследаваннямі адпаведна профілю вучэбнай работы. Гэтыя даследаванні носяць як фундаментальны, так і прыкладны характар. Задача накіраваць іх у адзінае рэчышча ставілася заўсёды, аднак застаецца нявырашанай і сёння. Правільнае вырашэнне гэтай задачы павінна адпавядаць як патрабаванням праўлення Белкаап-саюза (бо апошні затрачвае на ўтрыманне ўніверсітета значныя фінансавыя рэсурсы), так і навуковым інтарэсам вучоных універсітета. Гэта дылема патрабуе вызначэння агульнага для ўніверсітета аб'екта інавацыйнай дзейнасці, які павінен быць сферай жыццёвых інтарэсаў спажывецкай кааперацыі і адначасова з'яўляцца неад'емнай складальнай доўгатэрміновай праграмы сацыяльна-еканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь.

Такім аб'ектам павінна стаць навуковае суправаджэнне сацыяльна-еканамічнага развіцця сельскай мясцовасці і малых гарадоў. Спажывецкая кааперацыя неразрывана з сацыяльна-еканамічным развіццём сельскай мясцовасці і малых гарадоў, без навуковага суправаджэння якога інавацыйная дзейнасць ўніверсітета, нават калі яе аб'ект пашырыць да нацыянальнай эканомікі ўсёй краіны, нягледзячы на істотныя маштабы, не будзе ў поўнай меры адпавядаць тым задачам, якія стаяць сёння перад краінай. Менавіта навуковае суправаджэнне развіцця сельскай мясцовасці і малых гарадоў павінна вызначыць месца Беларускага гандлёва-еканамічнага ўніверсітета ў сістэме Белкаапсаюза.

Спажывецкая кааперацыя, будучы шматгаліновай гаспадарчай сістэмай, якая існуала і ў часы Расійскай імперыі, і пры НЭПе, а затым прайшла ўсе этапы развіцця савецкай эканамічнай сістэмы, накапіла аграмадны вопыт садзейнічання сацыяльна-еканамічнаму развіццю сельскай мясцовасці і малых гарадоў. І тым не менш трэба прызнаць, што, на жаль, накоплены вопыт работы ў складаных умовах розных эканамічных фармацый сёння выкарыстоўваецца не ў поўнай меры. Нягледзячы на выжывальнасць у экстремальных сітуацыях, гэта гаспадарчая сістэма сёння страчвае тыя пазыцыі ў эканоміцы краіны, якія мела ў часы Савецкага Саюза і, як вынік, яе ўклад ў сацыяльна-еканамічнае развіццё сельскай мясцовасці і малых гарадоў Рэспублікі Беларусь, недастаткова эфектыўны, а часта і мізэрна малы.

Патрэбна новае асэнсаванне канцепцыі выкарыстання патэнцыяльных магчымасцей спажывецкай кааперацыі ў выкананні доўгатэрміновай праграмы сацыяльна-еканамічнага развіцця краіны. Тэарэтычны аспект вырашэння гэтай задачы мог бы распрацаўваць Беларускі гандлёва-еканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі сумесна са спецыялістамі Белкаапсаюза. Яе практычнае выкананне павінна стаць доўгатэрміновай праграмай інавацыйнай дзейнасці Белкаапсаюза пры навуковым суправаджэнні Беларускага гандлёва-еканамічнага ўніверсітета спажывецкай кааперацыі. Аднак для гэтага патрэбна разуменне і падтрымка дзейнасці ўніверсітета як праўленнем Белкаапсаюза, так і мясцовымі органамі выканаўчай улады Рэспублікі Беларусь.

Канкрэтныя рычагі тақой падтрымкі залежаць, безумоўна, ад фінансавых магчымасцей указанных структур.

Спецыялісту ў галіне рахункаводства і фінансавага менеджменту некаторыя аспекты функцыянавання сістэмы спажывецкай кааперацыі ў сучасных умовах гаспадарання могуць бачыцца павярхойна. І тым не менш, сваю місію ў забеспечэнні выканання доўгатэрміновай праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця сельскай мясцовасці і малых гарадоў спажывецкая кааперацыя ва ўмовах рыначнай эканомікі, па майм меркаванні, можа выкананць толькі пры дыверсіфікацыі сваёй дзейнасці. Для выканання гэтай праграмы патрэбны значныя фінансавыя рэсурсы, якія канцэнтруюцца ў буйных гарадах, дзе і павінна прысутнічаць значная доля спажывецкай кааперацыі.

Задача мясцовых органаў улады заключаецца ў садзейнічанні тақой дыверсіфікацыі, паколькі гэта адзін з рыначных спосабаў пераразмеркавання фінансавых рэурсаў, якія генерыруюць сталіца, абласныя цэнтры ды іншыя буйныя гарады, і накіравання іх на развіццё сельскай мясцовасці і малых гарадоў. Да таго ж спажывецкая кааперацыя толькі намінальна адносіцца да прыватнай уласнасці. Фактычна гэта спецыфічная форма калектыўнай уласнасці, з дапамогай якой органы выканаўчай улады могуць вырашаць праблемы сацыяльна-эканамічнага развіцця тых рэгіёнаў, якія патрабуюць дадатковых фінансавых рэурсаў.

У сувязі з гэтым трэба зноў вярнуцца да пытання аб статусе спажывецкай кааперацыі і прынцыпах яе дзейнасці. Існуе памылковае меркаванне, якое атрымала заканадаўчае замацаванне, адпаведна якому маёмысць спажывецкай кааперацыі адносіцца да прыватнай формы ўласнасці. На маю думку, гэта не прыватная форма ўласнасці, паколькі прынцыпы дзейнасці дадзенай гаспадарчай сістэмы не адпавядаюць прынцыпам капіталістычнага накаплення. Белкаапсауз з усімі яго абласнымі і раённымі структурамі – гэта дзяржаўная карпарацыя. Заўважце, не дзяржаў-ная форма ўласнасці, а дзяржаўная карпарацыя. Гэта такая карпарацыя, кантроль за дзейнасцю якой ажыццяўляе дзяржава. Пад кантролем у дадзеным выпадку, разумеецца, магчымасць дзяржавы вызначаць эканамічную палітыку карпарацыі. Гэта адпавядае сучаснай рэальнасці і павінна быць прызнана на заканадаўчым узроўні.

Вяртаючыся да канцэпцыі дзейнасці спажывецкай кааперацыі ў кантэксце выканання доўгатэрміновай праграмы развіцця сельскай мясцовасці і малых гарадоў, трэба адзначыць, што цяпер вельмі часта абмяркоўваюцца пытанні згортвання таго або іншага віду дзейнасці з мэтай накіравання ўсіх рэурсаў на мадэрнізацыю галоўнай галіны, якой лічыцца гандаль. Гэта памылковае рашэнне, паколькі прыватны гандаль няўхільна скарачае і будзе скарачаць гэты сегмент дзейнасці спажывецкай кааперацыі. Закупка сельскагаспадарчай прадукцыі, яе захоўванне і якасная перапрацоўка павінны стаць, нарэштэ, з гандлем, асноўнымі відамі дзейнасці спажывецкай кааперацыі. Магчыма, перспектыўнымі могуць акказацца і іншыя кірункі дыверсіфікацыі дзейнасці спажывецкай кааперацыі ў рамках выканання праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця сельскай мясцовасці і малых гарадоў, што патрабуе іх дасканалага даследавання вучонымі ўніверсітэта і практичнай апрабацыі.

Нельга не заўважыць, што адным з перспектыўных відаў дзейнасці спажывецкай кааперацыі з'яўляецца адукцыя, якая выходзіць за межы ўнутрысістэмной падрыхтоўкі кадраў. Навучанне студэнтаў на камерцыйнай аснове дае магчымасць паменшыць расходы на падрыхтоўку кадраў для сістэмы спажывецкай кааперацыі. Больш того, навучанне замежных студэнтаў спрыяе выкананню задання па экспарту паслуг і павялічвае прыток валюты. Таму наўрад ці мэтазгодна згортваць адукцыйную дзейнасць як галіну дзейнасці спажывецкай кааперацыі.

Трэба звярнуць увагу і яшчэ на адзін аспект практичнага вырашэння задачы выкарыстання патэнцыялу спажывецкай кааперацыі для сацыяльна-эканамічнага развіцця сельскай мясцовасці і малых гарадоў. Патэнцыял вучоных універсітэта дае магчымасць генерыраваць ідэі і пропаноўваць кіраўніцтвіу рашэнні, якія, перад тым як быць увасобленымі ў канкрэтныя праекты, павінны прайсці жорсткі аналіз практичных спецыялістаў на прадмет іх жыццяздольнасці і эфектыўнасці. Любая, нават самая найлепшыя, інавацыйныя рашэнні не прынясць чаканага плёну пры адсутнасці ўмелага менеджменту з боку кіраўнікі суб'ектаў гаспадарання і кепскім навуковым суправаджэнні.

Многія кіраўнікі арганізацый спажывецкай кааперацыі скептычна адносяцца да навуковага суправаджэння інавацыйных праектаў, мяркуючы, што пропанаваўшы туго або іншую ідэю, навукоўцы павінны ўвасобіць у жыццё і яе практичнае выкананне. Гэта нерэальна па той прычыне, што прафесарска-выкладчыцкі корпус вышэйшай навучальнай установы не можа выконваць функцыі кіраўніцтва дзейнасцю канкрэтнай арганізацыі. Аднак праз навуковае суправа-джэнне ён можа акказаць уплыў на павышэнне кваліфікацыі гэтага кіраўніцтва і прыняцце аргументаваных

рашэнняў. Менавіта ў навуковым суправаджэнні выкарыстання патэнцыялу спажывецкай кааперацыі для сацыяльна-еканамічнага развіцця сельскай мясцовасці і малых гарадоў і заключаецца місія Беларускага гандлёва-еканамічнага ўніверсітэта. Аднак практичная рэалізацыя гэтай місіі не павінна ажыццяўляцца за кошт паніжэння якасці вучебнага працэсу, паколькі ўніверсітэт, у адрозненне ад навукова-даследчага інстытута, – гэта перш-наперш навучаль-ная ўстанова.

### ***Накірункі дасканалення павышэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў***

Няма нічога кепскага ў тым, што асноўны заказчык, апарат праўлення Белкаапсауза, перыядычна актуалізуе задачу паляпшэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў. Трэба пагадзіцца з тым, што праблема існуе, і як прафесарска-выкладчыцкі склад універсітэта, так і праўленне Белкаапсауза павінны працаўцаў над паляпшэннем прафесійной дасведчанасці студэнтаў, выпускнікоў і працаўнікоў сістэмы спажывецкай кааперацыі. Можна выдзеліць наступныя накірункі гэтай, дастаткова складанай у сучасных умовах, задачы:

- пераасэнсаванне прызначэння спецыяліста, якога рыхтуе ўніверсітэт і яго месца ў камандзе менеджараў;
- пошук аптымальнага спалучэння фундаментальнай падрыхтоўкі і прыкладных ведаў, апрабаваных перадавой практикай;
- павышэнне ўзроўню тэарэтычных ведаў кіраўнікоў арганізацый спажывецкай кааперацыі і супрацоўнікаў іх эканамічных службай;
- выкладанне навейшых дасягненняў спецыяльнасці з выкарыстаннем сучасных сродкаў навучання пры захаванні кансерватызму арганізацыі вучэbnага працэсу;
- павышэнне практичнай дасведчанасці прафесарска-выкладчыцкага складу ўніверсітэта.

Неабходна пераасэнсаваць прызначэнне спецыяліста, якога рыхтуе наш універсітэт, і яго месца ў камандзе менеджэраў тых арганізацый, для працы ў якіх ён рыхтуеца. Напрыклад, для сістэмы спажывецкай кааперацыі ўніверсітэт рыхтуе бухгалтараў для выканання такіх функцый, якія былі ўласцівыя гэтай прафесіі напрыканцы мінулага стагоддзя. Пры гэтым падрыхтоўка поўнасцю адпавядае тыповым вучэbnым планам, распрацаваным Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэтам і зацверджаным Міністэрствам адукацыі, пасля ўзгаднення з Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Беларусь. Трэба адзначыць, што такі змест падрыхтоўкі спецыялістаў па ўліку, аналізу і аўдыту поўнасцю адпавядае ўяўленням аб функцыях бухгалтара як большасці начальнікаў упраўленняў бухгалтарскага ўліку міністэрстваў і ведамстваў, так і адпаведных органаў кіраўніцтва на ўзроўні абласцей. Не з'яўляецца выключэннем і сістэма спажывецкай кааперацыі.

Аднак такі фармат спецыяліста не задавальняе кіраўнікоў арганізацый. На гэта неаднаразова ўказвалі і старшыня праўлення Белкаапсауза, і старшыні праўленняў аблспажыўсаузаў, ды ўжо нават і кіраўнікі раённых спажывецкіх таварыстваў. Трэба адзначыць, менталітэт большасці выкладчыкаў бухгалтарскага ўліку як у Беларускім гандлёва-еканамічным універсітэце спажывец-кай кааперацыі, так і ў іншых універсітэтах Рэспублікі Беларусь адпавядае таму перыяду, калі бухгалтар быў дзяржаўным кантралёрам. Але сёння гэтага ўжо мала. Безумоўна, захоўваюцца падліковая і контрольная функцыі, аднак не менш важнае значэнне набывае і роля бухгалтара як эканамічнага дарацьца кіраўніка. Бухгалтар, падрыхтоўка якога абмежавана толькі бягучым улікам гаспадарчай дзейнасці і яе рэтраспектыўным аналізам, няздольны дапамагаць кіраўніку вырашаць тыя задачы, якія ставіць перад ім рэальнасць. Адсюль жаданне кіраўнікоў як вышэйшага, так і ніжэйшага ўзроўняў сістэмы спажывецкай кааперацыі, а таксама іншых гаспадарчых структур краіны, атрымліваць спецыялістаў з больш шырокім спектрам практичных навыкаў. Для вырашэння гэтай задачы трэба знайсці аптымальнае спалучэнне працэдурна-метадалагічнага і фінансава-кіраўніцкага падыходаў да падрыхтоўкі бухгалтараў.

Адметнае становішча Беларускага гандлёва-еканамічнага ўніверсітэта спажывецкай кааперацыі сярод вышэйшых навучальных установ краіны патрабуе распрацоўкі вучэbnых праграм па прынцыпе перавагі зместу над формай, а лекцыйных курсаў і практикумаў – па прынцыпе найбольшай прывязкі да задач, якія стаяць перад тым сегментам эканомікі, для якога прызначаны спецыялісты ўніверсітэта. Грунтуючыся на тыповых праграмах, змест нашых навучальных курсаў павінен не дубліраваць іх, а ўлічваць спецыфічныя ўмовы дзейнасці тых арганізацый, для якіх прызначаны насы спецыялісты. Яскравым прыкладам з'яўляецца курс «Рахункаводства» для студэнтаў спецыяльнасці «Фінансы і крэдыт».

Тыпавая праграма гэтага курса, падрыхтаваная Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэтам, прадугледжвае вывучэнне бухгалтарскага ўліку ў галінах нацыянальнай эканомікі на аснове

павярхойнага азнямлення з фундаментальнімі палажэннямі рахунказнаўства. Магчыма, для супрацоўнікаў банкаў ды фінансавых аддзелаў і ўпраўленняў органаў дзяржаўнай улады і буйных гаспадарчых арганізацый гэтага дастаткова. Аднак ў сістэме спажывецкай кааперацыі функцыі фінансавага менеджара цесна звязаны з уліковай работай. Больш таго, невялікія па аб'ёму гаспадарчай дзеянасці арганізацыі спажывецкай кааперацыі не маюць асобнай фінансавай службы, а яе функцыі ўскладваюцца на бухгалтэрыю. Выпускнік Беларускага гандлёва-еканамічнага ўніверсітэта спажывецкай кааперацыі па спецыяльнасці «Фінансы і крэдыт» мусіць быць гатовым заніць пасаду не толькі бухгалтара, але і намесніка галоўнага бухгалтара па фінансах, што і мае месца пры размеркаванні спецыялістаў. Тому студэнты павінны атрыманы глыбокія метадалагічныя веды па бухгалтэрыі на аснове ўліку ў прымесловасці, а таксама па галіновым курсе гандлёвага рахункаводства (паколькі гэта вядучая галіна спажывецкай кааперацыі) і яго аўтаматызацыі.

Студэнты спецыяльнасці «Фінансы і крэдыт» Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта або Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі рыхтуюцца для работы ў іншых сферах, умовы і асаблівасці фінансава-гаспадарчай дзеянасці якіх істотна адрозніваюцца ад тых, якія існуюць у сістэме Белкаапсаюза. Тому прыярытэт неабходна аддаваць не базавай праграме, разлічанай на падрыхтоўку вузкапрофільных спецыялістаў для банкаў і дзяржаўных фінансавых органаў, а на комплексныя веды, патрэбныя для работы ў раённых спажывецкіх таварыствах і іншых сярэдніх і невялікіх арганізацыях. Менавіта таму, у адрозненні ад Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, дзе курс «Бухгалтарскі ўлік» з'яўляецца адзіным курсам на ўесь перыяд навучання, нашы студэнты спецыяльнасці «Фінансы і крэдыт» вывучаюць яшчэ курсы «Бухгалтарскі ўлік у сферы абарачэння» у аб'ёме 86 гадзін і «Аўтаматызацыя бухгалтарскага ўліку» у аб'ёме 84 гадзін, што практычна раўняецца аб'ёму курса аўтаматызацыі ўліку для студэнтаў спецыяльнасці «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт» Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта.

Або другі прыклад. У цяперашні час студэнты спецыяльнасці «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт» грунтоўна вывучаюць міжнародныя стандарты рахункаводства, фінансавай справаздач-насці і аўдыту. Тыпавая праграма прадугледжвае вывучэнне міжнародных стандартоў без арыентациі на іх выкарыстанне для трансфармацыі фінансавай справаздачнасці айчынных арганізацый у міжнародны фармат. Такі падыход цалкам апраўданы для замежных студэнтаў. Пры практычнай прывязцы гэтага курса да дзеянасці айчынных суб'ектаў гаспадарання Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт арыентуеца на ўмовы дзеянасці Мінскага трактарнага завода, аўяднання «Атлант» і іншых буйных удзельнікаў экспартна-імпартных аперацый ды міжнароднага фінансавага рынку. Аднак, напрыклад, Ельскае або Клецкае раённыя спажывецкія таварысты, як і іншыя дробныя і сярэднія арганізацыі, ніколі не будуць удзельнікамі міжнароднага фінансавага рынку.

Тым не менш гэта не азначае, што студэнтам Беларускага гандлёва-еканамічнага ўніверсітэта спажывецкай кааперацыі ўказаны курс непатрэбны. Яго вывучэнне неабходна для атрымання навыкаў трансфармацыі фінансавай справаздачнасці з мэтай атрымання больш дакладнай інфармацыі аб фінансавым стане арганізацыі. Патрэбны іншы, больш арыентаваны на вырашэнне прыкладных аспектаў кіравання беларускімі арганізацыямі, падыход да вывучэння гэтага курса. Фармальная адпаведнасць вучэбнай праграмы тыпавой прынясе толькі шкоду, таму неабходна забяспечыць прыярытэт зместу над формай, бо інакш падрыхтоўка эканамістаў па спецыяльнасці «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт» будзе ажыццяўляцца ў адрыве ад патрэбнасцей як спажывецкай кааперацыі, так і іншых галін народнай гаспадаркі.

Адсюль можна зрабіць наступныя выводы: памылковым з'яўляецца меркаванне некаторых кіраўнікоў у сістэме Белкаапсаюза пра немэтазгоднасць наяўнасці ў сістэме спажывецкай каперацыі ўласнага ўніверсітэта; адміністрацыі ўніверсітэта трэба не перашкаджаць пошуку аптымальнага спалучэння зместу спецыяльных дысцыплін тыпавым праграмам і асаблівасцям будучай прафесійнай дзеянасці, а абараняць у вучэбна-метадычным аўяднанні і іншых органах інтарэсы сваіх заказчыкаў, інакш яны будуць выказваць абгрунтаваныя прэтэнзіі. Ні адзін юніверсітэт Рэспублікі Беларусь не будзе ўлічваць у сваіх вучэбных планах і праграмах курсаў асаблівасці гаспадарчай дзеянасці спажывецкай кааперацыі.

Атрыманыя студэнтамі веды павінны быць запатрабаванымі практыкай, што прадугледжвае адэкватны ўзровень ведаў кіраўнікоў функцыянальных падраздзяленняў тых арганізацый, на работу ў якія прынятыи выпускнікі ўніверсітэта. У выпадку калі ва ўніверсітэце студэнт атрымлівае перадавыя сучасныя веды, аднак пасля заканчэння навучання на практыцы не можа іх прымяніць, так як ні кіраўнік арганізацыі, ні кіраўнік эканамічных службаў імі не валодаюць, ды яшчэ часта некарэктна адносяцца як да тэарэтычных ведаў наогул, так і да ўніверсітэта ў прыватнасці, узнікае неадпаведнасць паміж патэнцыйнымі магчымасцямі маладога спецыяліста і кіраўніцтва арганізацыі.

Менавіта таму часта адмоўная ацэнка падрыхтоўкі спецыялістаў ва ўніверсітэце з боку кіраўніцтва рэспубліканскіх, абласных і раённых структур спажывецкай кааперацыі абумоўлена тым, што ўзровень тэарэтычнай і метадалагічнай падрыхтоўкі студэнтаў стацыянара апярэджае базу эканамічных ведаў, якой у цяперашні час валодаюць кіраўнікі арганізацый і іх эканамічных службаў, напрыклад галоўныя бухгалтары. Па гэтай прычыне яны не могуць эфектыўна выкарыстаць веды выпускнікоў універсітэта для вырашэння стратэгічных і тактычных задач кіравання эканамічнымі працэсамі арганізацый. Адсутнасць у выпускнікоў навыкаў выканання штодзённай руцінай работы становіща яшчэ адной падставай для негатыўнай ацэнкі падрыхтоўкі спецыяліста.

Найбольш поўна прафесійная падрыхтоўка нашых выпускнікоў раскрыеца толькі тады, калі яе ўзроўню будзе адпавядаць узровень кіраўніка або начальніка структурнага падраздзялення, напрыклад галоўнага бухгалтара той арганізацыі, куды накіраваны на работу выпускнік. Гэта патрабуе адпаведнага павышэння іх ведаў па сучасных эканамічных дысцыплінах як праз магістратуру, так і праз інстытут павышэння кваліфікацыі. Пры гэтым трэба заўважыць, што кароткатэрміновыя семінары не могуць выканаць тых задач, якія паставіла перад арганізацыямі спажывецкай кааперацыі рэчаіснасць. Кіраўніцтву Белкаапсаоза трэба распрацаўваць перспектывы план падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі на другім узроўні, якім з'яўляецца практика-арыентаваная магістратура.

Акрамя зневядных фактараў, існуюць і ўнутраныя фактары, якія ўскладняюць падрыхтоўку спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі. Гэта тычыцца перш-наперш арганізацыі вучэбнага працэсу і вучэбнай літаратуры. Пільны контроль вучэбна-метадычнай службы ўніверсітэта за зместам вучэбных праграм прывёў да таго, што чытаць праблемныя лекцыі стала немагчыма, паколькі яны не адпавядаюць тыповым праграмам. За савецкім часам такога не было. Тады наадварот, праблем-ныя лекцыі заахвочваліся. Абумоўленыя такім становішчам недахопы падрыхтоўкі спецыялістаў узмацняюцца адсутнасцю ў бібліятэцы ў дастатковай колькасці літаратуры, якая раскрывае, з пункту погляду вучонага, сучасныя праблемы рахункава-кредитнага права, кіравання фінансамі, аналізу і іншых улікова-фінансавых накірункаў дзеянасці. Паліцы бібліятэкі ломяцца ад кніг-клонаў з аднолькавым зместам, толькі ў розных вокладках. Вучэбная літаратура па бухгалтарскім уліку ператварылася практична ў каментарыі нарматыўных дакументаў Міністэрства фінансаў, падаткаў і збораў.

Становішча можна было бы выправіць унутры ўніверсітэцкім выданнем курсаў лекцый вядомых вучоных, якія раскрываюць уласнае бачанне праблемы і шляхі яе вырашэння. Аднак зрабіць гэта практична немагчыма, паколькі ў іх выданні будзе адмоўлена па прычыне неадпаведнасці стандартным праграмам курсаў, а кіраўніцтва ўніверсітэта як галоўны крытэрый якасці вучэбнага дапаможніка прызнае грыф Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Адсюль і нізкі ўзровень дыпломных і курсавых работ, а таксама абмежаваны кругагляд асістэнтаў, старших выкладчыкаў і нават дацэнтаў, што таксама адмоўна ўпłyвае на якасць падрыхтоўкі спецыялістаў.

Абавязковай умовай якаснай падрыхтоўкі спецыялістаў з'яўляецца выкладанне навейшых дасягненняў спецыяльнасці з выкарыстаннем сучасных сродкаў навучання пры захаванні кансерватызму арганізацыі вучэбнага працэсу. На першае месца пры падрыхтоўцы студэнтаў трэба ставіць лекцыі і практичныя заняткі, змест якіх і вызначае самастойную работу студэнта. Падмена іх так званай самастойнай работай студэнта пад кіраўніцтвам выкладчыка наносіць урон якасці падрыхтоўкі спецыяліста, які можна параўнаны з тым уронам, які нанесла выкарыстанне чыноўнікаў ад адукацыі напрыканцы існавання былога Савецкага Саюза аб свабодным наведванні заняткаў.

Для завочнай формы навучання самастойная работа студэнтаў з'яўляецца галоўным чыннікам атрымання прафесійных ведаў і навыкаў. Класічнай формай самастойнай работы студэнтаў-завочнікаў з'яўляецца выкананне контрольных работ. Аднак замена контрольных работ камп'ютарным тэсціраваннем па прыкладных улікова-фінансавых дысцыплінах пазбавіла іх магчымасці атрымаць практичныя навыкі выканання ўліковых і фінансава-аналітычных работ. Зараз гэта яскрава выяўляецца на дзяржаўных экзаменах і пры абароне дыпломных работ.

З таго часу, як у нашым універсітэце замест контрольных работ сталі выкарыстоўвацца тэсты для праверкі ведаў, прайшло некалькі гадоў. Аднак, нягледзячы на тое, што пасля адмены контрольных работ і замены іх камп'ютарным тэсціраваннем, была выключана магчымасць іх выканання за плату трэцімі асобамі, мэта паляпшэння самастойнай працы студэнтаў-завочнікаў у перыяд паміж сесіямі і, што больш важна, павышэння якасці іх прафесійных ведаў, не была дасягнутая. Больш таго, у частцы атрымання студэнтамі-завочнікамі практичных навыкаў выканання ўліковых і фінансава-аналітычных работ мае месца рэгрэс.

Гэта тычыцца перш-наперш практичнай падрыхтоўкі студэнтаў па дысцыплінах улікова-аналітычнага цыклу і фінансавага менеджменту. Гэтыя дысцыпліны, як, безумоўна, і некаторыя

іншыя, з'яўляюцца прыкладнымі, прызначэнне якіх заключаецца ў навучанні студэнтаў практич-нымі навыкамі ажыццяўлення фінансавых разлікаў, фарміравання на аснове першасных даных выхадной уліковай інфармацыі, фармулявання на аснове зробленых разлікаў прафесійных меркаванняў і прапаноў. На вырашэнне гэтых задач і былі накіраваны заданні для контрольных работ па бухгалтарскім уліку, аналізу гаспадарчай дзейнасці, фінансавым менеджменце і іншых спецыяльных прыкладных дысцыплінах.

Вось як, напрыклад, было пабудавана заданне для контрольной работы па бухгалтарскім уліку на вытворчых прадпрыемствах. На аснове прыведзенай інфармацыі першасных документаў студэнт павінен быў скласці справа здачы аб руху матэрыялаў па складзе, зрабіць патрэбныя запісы ў рэгістрах сінтэтычнага і аналітычнага уліку. Апрыходаванне матэрыялаў прадугледжвала вызначэнне недастач у дарозе ў межах нормаў натуральнага спаду і прад'яўленне прэтэнзіі на суму недапастаўкі матэрыялаў, адлюстраванне транспартна-нарыхтоўчых выдаткаў, падатку на дабаўленую вартасць. Спісанне скарыстаных матэрыялаў прадугледжвала супастаўленне фактычна спісаных матэрыялаў з расходам па нормах, выяўленне долі транспортна-нарыхтоўчых выдаткаў, якая адносіцца да скарыстаных матэрыялаў і шэраг іншых падзадач, якія спадарожнічаюць уліку руху матэрыялаў. У выніку меў месца завершаны модуль практичнай уліковай работы. Рашэнне такой задачы патрабавала комплексных ведаў па бухгалтарскім уліку.

Заданне для контрольной работы па фінансавым менеджменце патрабавала прымянення ў комплексе ведаў па фінансах, аналізу гаспадарчай дзейнасці, бухгалтарскай справа здачы і іншых дысцыплінах. Для таго каб вызначыць, напрыклад, эфектыўнасць заключэння з банкам дагавора на атрыманне крэдыту, ад студэнта патрабавалася разлічыць прырост або памяншэнне капіталу ў выніку выкарыстання такога крэдыту. Студэнт павінен быў вызначыць вартасць тавараў, якія можна закупіць за кошт гэтага крэдыту; на аснове мяркуемай абарачальнасці спрагнаваць магчымы тавараабарот і суму гандлёвых нацэнак; зыходзячы з пераменных расходаў, разлічыць камерцыйную маржу і парашунаць яе з той сумай працэнтаў за выкарыстанне крэдыту, якую арганізацыя вымушана будзе заплаціць банку. Пры атрыманні адмоўнага паказчыка студэнт павінен быў зрабіць новую серию разлікаў, каб вызначыць, пры якім узроўні гандлёвой нацэнкі, пераменных выдатках абарачэння і абарачальнасці тавараў такі крэдит будзе выгадным.

Гэта патрабавала не толькі навыкаў вядзення фінансавых разлікаў, аднак і развівала эканаміч-нае мысленне студэнта, уменне прымаць адпаведнае сітуацыі, якая склалася, аргументаваныя рашэнні. Цяпер у тэстах патрэбныя веды для рашэння такіх задач мы раздзялілі на састаўныя мікраэлементы ў выглядзе некалькіх варыянтаў адказу, з якіх студэнт павінен выбраць адзін або некалькі правільных. Вось для прыкладу тэсты, якія адносяцца да прыведзенай вышэй задачы на ацэнку эфектыўнасці выкарыстання банкаўскага крэдыту:

1. Што паказвае такі паказчык, як камерцыйная маржа?
2. Як вызначаецца сума працэнтаў за перыяд фінансавай аперацыі?
3. Выберице формулу для разліку нарошчанай сумы доўгу.
4. Выберице формулу для разліку цаны банкаўскага крэдыту.
5. Што ўяўляе сабой дыферэнцыял фінансавага рычага?

Для таго каб праверыць веды студэнтаў, камп'ютарная праграма перамяшае гэтыя пытанні з іншымі і выдаецца студэнту для адказу разам з некалькімі іншымі пытаннямі па ўсім курсе або яго пэўным раздзеле. У выніку мы маєм адну і ту ю суму ведаў, аднак сістэмы няма. Студэнт выбраў правільна, напрыклад, формулу для разліку нарошчанай сумы доўгу. А што далей, на што яна патрэбна? Як ёй карыстацца? Як у наступных дзеяннях выкарыстаць вызначаную суму? Студэнт допуск да экзамену атрымаў, а практичных ведаў не мае. За некалькі гадзін практичных заняткаў на экзаменацыйнай сесіі ўстараніць гэты прабел немагчыма. Адсутнасць практичных навыкаў накапляеца з кожнай сесіяй і ў такім мультиплікацыйным выглядзе праяўляеца на дзяржаўным экзамене па спецыяльнасці.

Практичная частка задання контрольной работы студэнта-завочніка замяняла практичныя заняткі, якія праводзяцца для студэнтаў дзённай формы навучання. Гэта найбольш складаны для студэнта-завочніка элемент навучання прафесійным навыкам. Адолець яго без дапамогі трэціх асоб студэнту, які не займаецца эканамічнай работай па месцы працы, часам бывае немагчыма. Так было заўсёды, праўда цяпер такая дапамога вельмі часта прымае форму камерцыйнай паслугі і становіцца элементам ценявай эканомікі. Аднак гэта ўжо праблема падатковых органаў.

Карысць ад такіх паслуг студэнту-завочніку наступная. Ён атрымлівае методыкі правядзення фінансавых разлікаў або выканання ўліковых работ, якія апрабаваныя на канкрэтных прыкладах. Застаецца толькі засвоіць паслядоўнасць іх выканання, што праверыць ужо выкладчык універсітэта,

калі студэнт прыйдзе абараняць гэту работу. Такая пасіўная працэдура навучання прыносіла больш карысці, чым цяперашнія тэсты. Навыкі правядзення эканамічнай работы накапляліся па меры азнямлення з разнастайнымі яе відамі, якія прапаноўваліся студэнту ў кантрольных работах па іншых курсах. У выніку, калі раней, нават пры вывучэнні методык правядзення фінансавых разлікаў і выканання ўліковых работ, зробленых з дапамогай трэціх асоб, адбываўся пасіўны працэс накаплення ведаў, то цяпер мы маем негатыўны працэс накаплення незасвоенага матэрыялу, звязанага з навыкамі выканання практичнай эканамічнай работы.

Сказанае не азначае, што неабходна адмовіцца ад камп'ютарнага тэсціравання. Тэсціраванне можа аказаць станоўчы эфект пры засваенні тэарэтычнага матэрыялу і праверкі такіх ведаў. Аднак яно практична бескарыснае для атрымання прыкладных навыкаў вядзення ўліковай работы і ажыццяўлення фінансавых разлікаў. Таму немэтазгодна абмяжоўвацца толькі адной формай кантролю за работай студэнтаў у перыяд паміж сесіямі. Патрэбна аптымальнае спалучэнне кантролю над засваеннем тэарэтычнага матэрыялу ў форме камп'ютарнага тэсціравання і праверкі выкладчыкамі выканання практичных заданняў.

Для гэтага трэба падзяліць дысцыпліны вучэбнага плана на тры групы:

- дысцыпліны, па якіх мэтазгодна выкарыстоўваць толькі камп'ютарнае тэсціраванне;
- дысцыпліны, па якіх мэтазгодна выдаваць студэнтам прыкладныя заданні для фарміравання практичных навыкаў;
- дысцыпліны, якія фарміруюць аснову спецыяльнасці і па якіх мэтазгодна праводзіць як камп'ютарнае тэсціраванне, так і праверку выканання выдадзеных практичных заданняў.

Вельмі важнай праблемай, якая ўскладняе падрыхтоўку спецыялістаў, з'яўляецца кваліфікацыя выкладчыкаў. Аднак зараз павышэнне кваліфікацыі на вытворчасці з адрывам ад вучэбнага працэсу практична не праводзіцца. Выкладчыкі ведаюць толькі падручнікі па бухгалтэрскім іншых дысцыплінах, аднак не рэальную бухгалтэрскую або эканоміку. Гэта цягне за сабой нізкую якасць практикумаў і цалкам апраўданыя нараканні кіраунікоў эканамічных службаў як сістэмы спажывецкай кааперацыі, так і іншых заказчыкаў на недастатковую практичную падрыхтоўку студэнтаў. Трэба перастаць эканоміць на павышэнні кваліфікацыі выкладчыкаў у галіне ведання імі рэальнай практикі.

Гэта, на мой погляд, пяць найбольш важных аспектаў павышэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў. І, тым не менш, трэба прызнаць, што мы рыхтуем спецыялістаў не горш за іншыя аднапрофільныя з намі ўніверсітэты, што, безумоўна, не азначае, што нам не трэба працаўваць над устараненнем недахопаў у сваёй дзейнасці. Праўда, нягледзячы на тое, што мы сталі Беларускім гандлёва-еканамічным універсітэтам, у нас яшчэ жыве сіндром правінцыяльнага Гомельскага кааператыўнага інстытута і таму мы імкнёмся застацца ў цені Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітета.

Неабходна павышаць імідж універсітэта як навуковага цэнтра паўднёва-ўсходняга рэгіёна Рэспублікі. Патэнцыяльныя магчымасці ўніверсітэта, як цэнтра даследавання эканомікі Рэспублікі Беларусь, бяспрэчныя, аднак рэгіянальным навуковым цэнтрам універсітэт пакуль што не стаў. Прызнанне нашага ўніверсітэта такім цэнтрам навуковай супольнасцю Рэспублікі Беларусь павінна стаць стратэгічнай мэтай як рэктарата ўніверсітэта, так і прафесарска-выкладчыцкага складу, а першым чынам – штатных дактароў навук.

Дасягненне гэтай мэты патрабуе вырашэння наступных задач:

- незалежнасці ўніверсітэта ў справе фарміравання навуковага кадравага патэнцыялу;
- фінансавай дастатковасці для правядзення навуковых даследаванняў і публікацыі іх вынікаў;
- аптымальнага размеркавання бюджету працоўнага часу дактароў навук і прафесараў універсітэта паміж вучэбна-метадычнай і навукова-даследчай дзейнасцю;
- эфектыўнага спалучэння рычагоў матэрыяльнага стымулявання і дысцыплінарнай адказ-насці за выкананне навуковых даследаванняў, уключаных у індывідуальны план выкладчыка.

На першае месца трэба ставіць дасягненне ўніверсітэтам незалежнасці ў справе фарміравання навуковых кадраў. На сённяшні дзень, пры наяўнасці ўласнай аспірантуры, універсітэт стаў заложнікам Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. Мы не можам развіваць ні ўласныя навуковыя школы, ні рэалізоўваць абумоўленыя трансфармацый эканомікі новыя падыходы да фарміравання вучэбных планаў, ні мадыфіцираваць вучэбныя планы з улікам спецыфікі гаспадарчай дзейнасці арганізацый, для якіх ўніверсітэт рыхтуе кадры, без аналізу ўплыву такіх дзеянняў на працэс праходжання дысертацый нашых аспірантаў. Такая залежнасць становіцца зневажальнай для ўніверсітэта, паколькі наш патэнцыял дазваляе мець поўную самастойнасць і адметнасць як у сферы эканамічнай адукацыі, так і эканамічнай навуцы.

Трэба ўзмацніць работу па давядзенні навукова-метадычных і навуковых распрацовак вучо-ных універсітета да спецыялістаў спажывецкай кааперацыі. Многія арыгінальныя дапаможнікі, манаграфіі, якія выдаюцца рэдакцыйна-выдавецкім аддзелам універсітета па актуальнай для спажывецкай кааперацыі тэматыцы і маюць вялікае прыкладное значэнне, да спецыялістаў нізавога ўзроўню не даходзяць. Больш таго, нават для слухачоў факультета павышэння кваліфікацыі мы не можам выдаць у якасці раздаточнага матэрыялу тэксты лекцый і вучэбныя дапаможнікі. Выдуманая некім мізэрная норма выдаткавання сродкаў на раздатачны матэрыял для слухачоў указанага факультета перакрыла і гэты канал давядзення сучаснай навуковай думкі да спецыялістаў спажывецкай кааперацыі, што робіць лекцыі для практычных працаўнікоў спажывецкай кааперацыі, асабліва прафесарскія, малаэфектыўнымі. Безумоўна, асноўны віноўнік у гэтым – непасрэдна Белкаапсаюз, і тым не менш неабходна сумесна з Белкаапсаюзам, распрацаваць механізм распаў-сюджвання ў сістэме спажывецкай кааперацыі выданняў універсітета, якія маюць навукова-прыкладное значэнне.

### **Заключэнне**

Месца Беларускага гандлёва-еканамічнага ўніверсітета спажывецкай кааперацыі заключаецца ў навуковым суправаджэнні сацыяльна-еканамічнага развіцця сельскай мясцовасці і малых гарадоў, якое гістарычна з'яўляецца сегментам бізнесу спажывецкай кааперацыі. Гэта абумоўлівае неабходнасць дыверсіфікацыі дзеянасці спажывецкай кааперацыі, абронтуванне якой патрабуе дастаткова складаных навуковых даследаванняў, выкананьця якія можа ўніверсітэт. Вынікі такіх даследаванняў могуць стаць асновай для прыняцця кіраўніцтвам Белкаапсаюза канкрэтных рашэнняў пасля жорсткага аналізу спецыялістаў-практыкаў на прадмет іх жыццяздольнасці і эфектыўнасці.

Адукацыйная дзеянасць павінна стаць адным з перспектывных відаў дзеянасці спажывецкай кааперацыі, якую неабходна не згортваць, а мэтанакіравана развіваць. Эфектыўнае выкарыстанне сучасных ведаў, атрыманых выпускнікамі ўніверсітета, магчыма толькі пры адпаведным узроўні кваліфікацыі кіраўнікоў структурных падраздзяленняў арганізацый спажывецкай кааперацыі, што патрабуе атрымання імі магістарскай кваліфікацыі.

Вырашэнне задачы павышэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў не сумяшчальна з пагоняй за моднымі навацыямі. Патрэбны абронтуваны кансерватызм у выкарыстанні апрабаваных методык выкладання ў спалучэнні з сучаснымі сродкамі навучання.

*Атрымана 10.07.2014 г.*